

Запрашаем наведальцаў

27 лютага 2021

Дзень грамадскіх аб'яднанняў

Назва мерапрыемства	Час правядзення	Месца правядзення	Адказны
1 - 4 класы			
Пазнавальная праграма "Вогнік запрашае пагуляць"	9.00 - 9.45	Кабінет №3	Велесевіч Т.Г.
КТД "Талент"/Конкурс малюнкаў "Правілы акцябрат"	9.55 - 10.40	Кабінет №13\ Кабінет №3	Фядотава А.А./ Велесевіч Т.Г.
Мультурок "Хто такія цімураўцы?"	10.50 - 11.35	Кабінет №12	Велесевіч Т.Г.
Інтэлектуальна-забаўляльная гульня "Акцябрацкі квіз"	11.45 - 12.30	Кабінет №11	Велесевіч Т.Г.
5 - 8 класы			
Інтэлектуальна-забаўляльная гульня "Піянерскі квіз"	9.00 - 9.45	Кабінет №12	Кароза Т.У.
Завочнае падарожжа па сайце ГА "БРТА" "Навіны піянерыі"	9.55 - 10.40	Кабінет №12	Кароза Т.У.
Спартландыя "Час першых"	10.50 - 11.35	Спартыўная зала	Кірушына В.М.
Квэст "Таямніцы піянерскага сяброўства"	11.45 - 12.30	Кабінеты школы	Фядотава А.А.
9 - 11 класы			
Наведванне факультатывных заняткаў згодна раскладу	9.00 - 12.30	***	***
Спартландыя "Час першых"	10.50 - 11.35	Спартыўная зала	Кірушына В.М.
Круглы стол "Будучае Радзімы Будаваць Маладым"	11.45 - 12.30	Кабінет №12	Кароза Т.У.